



Новыя падыходы

Камунальныя стасункі

Дарожнай інфраструктуры — належны ўзровень

Падпісанне Прэзідэнтам распараджэнне «Аб дадатковых мерах па вырашэнні актуальных пытанняў жыццядзейнасці насельніцтва» ахоплівае розныя сферы: будаўніцтва, жыллёва-камунальную гаспадарку, транспарт, энергетыку, занятасць і сацыяльнае забеспячэнне, ахову здароўя, адукацыю і іншыя. У тым ліку распараджэнне датычыцца і развіцця дарожнай інфраструктуры. Якая на сёння сітуацыя ў гэтай сферы, мы даведзіліся ад спецыялістаў.

Мінтранс распрацоўвае Дзяржаўную праграму развіцця аўтамабільных дарог пад назвай «Дарогі Беларусі» на 2021 — 2025 гады. Пра гэта расказаў начальнік галоўнага ўпраўлення аўтамабільных дарог Міністэрства транспарту і камунікацый Аляксандр ГАЛАУНЁУ:

— Там будзе новы раздзел, прысвечаны бяспецы дарожнага руху. Назіраючы за дынамікай ДТЗ, мы прыйшлі да высновы, што арганізацыйныя меры сябе вычарпалі. Цяпер наша задача — паліпшэнне дарожнай інфраструктуры для далейшага скарачэння колькасці загінулых і параненых. Гэта сусветная тэндэнцыя, нават ёсць міжнародная праграма Vision Zero, мэта якой — дасягнуць праз 10-15 гадоў нулявога паказчыка загінулых на дарозе. Мы такі вопыт пераймаем і будзем рухацца ў гэтым кірунку.

Таксама ўжо прынята рашэнне аб падрыхтоўцы праграмы па ўстаноўцы дарожных агароджаў. «Мінтранс» сумесна з ДАІ на працягу двух-трох тыдняў яе падрыхтуе. На сёння ў нас 700 кіламетраў дарог першай катэгорыі не мае на раздзяляльнай паласе бар'ерных агароджаў. Зрабіць усё хутка, на жаль, не атрымаецца, гэта планамернае работа. Думаем, за некалькі гадоў мы яе выканаем. Да таго ж кошт такой мадэрнізацыі дастаткова сур'ёзны — прыкладна 140 мільёнаў рублёў».

На пасяджэнні Камісіі па бяспецы дарожнага руху Мінтранса сумесна з МУС і іншымі зацікаўленымі дадзены даручэнні прыняць меры па ліквідацыі пешаходных пераходаў на адным узроўні з аўтадарогамі першай катэгорыі і ўстанавіць бар'ерныя агароджы на раздзяляльных палосах, а таксама на іншых дарогах у аварыйна небяспечных месцах пры падзеле транспартных патокаў сустрэчных напрамкаў.

— Пры перабудове дарог на першую катэгорыю мы сутыкнуліся са значным павелічэннем ДТЗ з жывёламі, — звярнуў увагу Аляксандр Галаўнёў. — Аказалася, што загароджальныя сеткі для вырашэння такой праблемы малаэфектыўныя. Патрабуюцца не толькі яны, але і розныя пераходы для жывёл. Дарэчы, падземныя таксама паказалі недастатковую эфектыўнасць. Які зафіксавалі фоталапскі, іх выкарыстоўваюць толькі дробныя зьвяры — зайцы, лісы, а буйныя, капытныя жывёлы пад зямлю не ідуць. Таму тут патрэбныя іншыя пераходы: надземныя, біяпераходы, як у Еўропе.

Аляксандр Галаўнёў дадаў, што галоўнае, на яго думку, — правільна вызначыць месца, дзе іх рабіць. «Гэтае пытанне даволі вострае, таму мы вырашылі падключыць навуку. Аб'явілі тэндэр па навуковай распрацоўцы мерапрыемстваў па прадудзіненні выхду жывёл на праезную частку дарог. Нацыянальная акадэмія навук гатова з намі працаваць над гэтай тэмай. Спадзяюся, да канца года мы атрымаем першы вынік, што дазволіць абгрунтавана праводзіць мерапрыемствы, якія дадуць патрэбны эффект», — падагуліў спікер.

Дар'я ШЛАПАКОВА.

АДКАЗНАСЦЬ НА ЎЛАСНІКУ

Як правільна абслугоўваць прыватны калодзеж?

Пераважная большасць беларусаў мае доступ да цэнтралізаванага водазабеспячэння. Аднак толькі прадпрыемствы ЖКГ абслугоўваюць больш за 20 тысяч шхатавых калодзежаў па ўсёй краіне. І гэта калі не ўлічваць крыніцы, якія знаходзяцца на прыватных падворках.



сельскагаспадарчыя ўгоддзі, якія знаходзяцца побач.

Перш за ўсё трэба адзначыць, што ў Беларусі дзейнічаюць гігіенічныя патрабаванні да крыніц нецэнтралізаванага пітнага водазабеспячэння насельніцтва, якія зацверджаны пастановай Міністэрства аховы здароўя № 105 ад 2 жніўня 2010 года. Менавіта гэтым дакументам карыстаюцца камунальнікі, калі займаюцца абслугоўваннем грамадскіх калодзежаў. Аднак вельмі важна звярнуць увагу на пастанову і ўласнікам, якія самастойна абслугоўваюць свае калодзежы.

— У выпадку з прыватнымі калодзежамі адказнасць за іх стан, якасць вады цалкам ляжыць на саміх ўласніках, — адзначае выканаўца абавязкаў начальніка аддзела водаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі ДА «ЖКГ Мінскай вобласці» Юлія ЧУБРЫК. — І вельмі важна прытрымлівацца пэўных правіл, бо менавіта ад гэтага залежыць здароўе і нават жыццё.

Дзе капаць і з чаго рабіць

Перад тым як выбраць месца для калодзежа ў сваім двары, трэба даведацца пра глыбіню грунтовых вод і напрамак іх цячэння, высветліць, як ваш калодзеж будзе ўзаемадзейнічаць з іншымі крыніцамі на суседніх участках і з паверхневымі водамі з вадаёма, што можа быць поблізу. Акрамя таго, трэба абавязкова правесці абследаванне тэрыторыі, каб выявіць магчымыя крыніцы мікробнага ці хімічнага заражэння вады. Напрыклад, вельмі часта тыя ж камунальныя сутыкаюцца з такой праблемай, як вялікая колькасць нітрату ў грамадскіх калодзежах, а спрыяюць гэтаму

сельскагаспадарчыя ўгоддзі, якія знаходзяцца побач.

— Акрамя таго, што крыніца не павінна быць забурджаная, яна павінна знаходзіцца вышэй чым 50 метраў па цячэнні грунтовых вод ад магчымых фактараў забурджвання вады, — тлумачыць спецыяліст. — Калодзеж не трэба размяшчаць у месцах, дзе прысутнічае глебавая дэфармацыя, існуе магчымасць заталпення паверхневых водамі, у забалочаных месцах ці бліжэй чым за 30 метраў ад магістралі ў інтэнсіўным рухам аўтамабіляў.

Вельмі важна ўдзяляць увагу не толькі месцы размяшчэння крыніцы, але і канструктыўным элементам, з якіх складаецца калодзеж, — зрубун, шахце і водапрыёмнай частцы. Напрыклад, той жа зруб павінен быць не ніжэйшы за 70 сантыметраў ад зямлі і абавязкова зачыняцца вецкам ці люкам. Шахту калодзежа лепш за ўсё рабіць з бетонных ці жалезабетонных кругоў. Ніхто не забараняе выкарыстоўваць камень, цэглу ці дрэва, аднак вельмі важна, каб гэтыя матэрыялы не мелі трэшчын, не афарбоўвалі ваду і выкладаліся на цэментных растворах, якія не маюць ніякіх прымесяў. Сцены самой шахты павінны быць вельмі шчыльнымі, каб туды не трапілі паверхневыя воды, а на дне калодзежа трэба абавязкова абсталяваць адваротны гравіяны фільтр.

Як пачысціць?

Што ж датычыцца якасці вады, то вельмі важна пачаць з крыніцай не мыць аўтамабіль, не размяшчаць кампост, адходы ці любыя ўгнаенні — усё гэта трэба рабіць не бліжэй чым за 20 метраў ад вашага калодзежа. Каб якасць вады не пагаршалася, чыстку калодзежа разам з бягучым рамонтам трэба рабіць штогод. Пасля кожнай чысткі ці рамонтна неабходна праводзіць абавязковую дэзынфекцыю і прамыўку і толькі пасля аналізу вады выкарыстоўваць яе для піцця.

— Самастойна чысціць калодзеж не варта, бо небяспечна. Гэтым займаюцца спецыялізаваныя арганізацыі. Што ж датычыцца прадпрыемстваў ЖКГ, то звычайна яны такія паслугі не аказваюць і пры абслугоўванні грамадскіх калодзежаў самі наймаюць падратныя арганізацыі для выканання гэтых работ.

А вось каб зрабіць аналіз вады, можна выклікаць спецыялістаў мясцовай санітарнай службы ці самастойна прывезці пробы да іх у лабараторыю, — расказвае спецыяліст. — Для прафілактыкі калодзеж трэба чысціць раз на год, напрыклад, тое ж раставанне снегу вельмі псуе ваду. Праводзіць чыстку неабходна і тады, калі вы заўважылі пагаршэнне яе якасці — убачылі глей, муцнасць ці адчулі непрыемны

пах. Здарэецца і такое, што ў калодзеж трапляе жывёла. У такіх выпадках таксама вельмі важна праводзіць чыстку. Пры гэтым у час яе правядзення і дэзынфекцыі крыніцы карыстацца калодзежам нельга ні ў якім разе.

Вельмі часта камунальнікі сутыкаюцца з такой праблемай, як вялікая колькасць нітрату ў грамадскіх калодзежах, а «спрыяюць» гэтаму сельскагаспадарчыя ўгоддзі, якія знаходзяцца побач.

Звычайна для дэзынфекцыі шхатавых калодзежаў спецыялісты выкарыстоўваюць хлорную вапну і дзвюхтратнаасуючую соль гіпахларыту кальцыю (ДТСГК). Пры гэтым яе праводзіць двойчы — да ачысткі калодзежа і пасля. У сваю чаргу, падчас ачысткі калодзеж цалкам вызваляюць ад вады, прыбіраюць пабочныя рэчы і глей, ачышчаюць сценкі ад забурджвання. Усю гразь і глей, якія былі ў калодзежы, вывоззяць на палігон ці размяшчаюць у яме, якая знаходзіцца не менш чым за 20 метраў і мае глыбіню як мінімум 50 сантыметраў. Пры гэтым вельмі важна заліць змесціва гэтай ямы 10-працэнтным растворам хлорнай вапны ці 5-працэнтным раствором ДТСГК і толькі потым закрываць зямлёй.

— Калі ж у вадзе застаецца хлор, то яго трэба адпампоўваць да таго часу, пакуль не знікне рэзкі пач. Калі чыстка праводзіцца для прафілактыкі, то папярэдняю дэзынфекцыю можна ўвогуле не рабіць, — тлумачыць Юлія Чубрык. — Калі крыніца была забурджана па мікробіялагічных паказчыках і праблема пасля ачысткі і дэзынфекцыі вырашыць не ўдалося, то ўласнік павінен перавесці калодзеж у рэжым пастаяннага абеззаражання да паліпшэння якасці вады, а вось што датычыцца хімічнага забурджвання, то тут ўласнік мусіць ужо ліквідаваць крыніцу.

Валерыя КІСЛЯЯ.

Стыхія

Непагадзь прыйшла ўвечары

У другой палове дня ў панядзелак на Беларусь прыйшоў актыўны атмасферны фронт. Паўднёвую частку Брэстчыны літаральна накрыў ураган. Вечер здарыў страхі, ламаў дрэвы, адключыў электрабеспячэнне.

Эпіцэнтр стыхіі прыйшоўся недзе на паўднёвы прыгарад абласнога цэнтра. Дарогі ў напрамку Тамашоўкі, Знаменкі, а таксама Маларыты былі літаральна заваленыя дрэвамі. Супрацоўнікі лясніцтваў і МНС, дарожнікі распілоўвалі іх ноччу, каб да раніцы забяспечыць праезд. У раёне вёскі Гусак у Маларыцкім раёне вечер спляжыў участка лесу, дрэвы ламаліся нібы запалкі, цяпер на іх месцы толькі пакарабачаныя камлі.

У абласным цэнтры таксама паламала нямала дрэў. Напрыклад, побач з суседнім пад'ездам нашага дома па вуліцы Луцкай раніцай стала чырвоная «Шкода», «змятая» аграмадным дрэвам. Машына, як сведчыць нумарны знак, 7-га рэгіёна. Вось тч бывае: прыехаў чалавек у госці — і такая няўдача напаткала. Спецыялісты кажуць, нельга ставіць машыны поблізу дрэў, а дзе іх ставіць, калі іншых месцаў няма?.. Пазней стала вядома, што побач з названай пацярпелі і іншыя машыны, але яны атрымалі меншыя пашкоджанні.

Як паведамілі ў абласным упраўленні МНС, у выніку праходжання навальнічнага фронту на тэрыторыі вобласці адбылося адключэнне электраэнергіі ў трох раёнах — Брэсцкім, Кобрынскім і Маларыцкім. Без электрычнасці засталіся 34 населеныя пункты, 14 МТФ, два дзіцячыя аздараўленчыя лагеры. У лятніх электрычнасць аднавілі за дзве гадзіны, на аб'ектах сельгасвытворчасці — у асноўным да раніцы.

Паводле папярэдніх звестак, пашкоджаны дахі ў сямі жылых дамах і адным аб'екце сацыяльнага жылля ў Маларыцкім раёне, у трох жылых дамах у Кобрынскім раёне. Паведамленні аб пацярпелых людзях не паступала. Аварыйна-аднаўленчыя работы працягваюцца.

Як зазначылі ў ДВА «Белэнерга», за суткі ў краіне парушалася ўстойлівае энергаабеспячэнне 140 населеных пунктаў. За ноч у 90 % іх энергетыкі вярнулі падачу электрычнасці. Часова без святла засталіся два дзіцячыя лагеры ў Маларыцкім і Кобрынскім раёнах, а таксама птушкафабрыка.

Непагадзь зачаліся і Мінск. Па звестках дзяржаўнага прадпрыемства «Мінсктранс», апоўначы з-за ўмоў надвор'я быў спынены рух тралейбусаў на бульвары Шаўчэнкі. Затрымка транспарту склала 23 хвіліны.

Паводле інфармацыі Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыяефектыўнага забурджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды, было за ўсё ападкаў за вечар панядзелка і ў ноч на аўторак выпала ў Слуцку — 52 міліметры. На другім месцы — Віцебск, там таксама прайшоў моцны дождж, але ападкаў было менш — 45 міліметраў. А вось на пацярпелай ад ветру Брэстчыне вады вылілася яшчэ меней — 39 міліметраў у Пінску і 35 — у Ганцавічах. Зрэшты, гэта на 30 % перавышае дэкадную норму для ліпеня.

Святлана ЯСКЕВІЧ, Валяр'ян ШКЛЕННІК.

Жыццё не спыняецца

ЗАБЕГУ БЫЦЬ!

Пандэмія каранавіруса не адменіць Мінскі паўмарафон. Яго дэвіз сёння — «Бяжым разам!», забег пройдзе 13 верасня, і чакаецца, што ён зьбярэ больш за 40 тысяч чалавек.

Рэгістрацыя на маючы адбыцца забег ужо пачалася, арганізатары маштабнага мерапрыемства адзначаюць, што калі яе дынаміка захаваецца, то Мінскі паўмарафон раней часу дасягне ліміту ў 42 тысячы ўдзельнікаў. Большасць зарэгістраваных пакуль выбрала масавы забег на 5,5 км. А вось больш за ўсё зорных атлетаў выйдзе на паўмарафонскую дыстанцыю ў 21,1 км. Папулярнасцю сярод дасведчаных бегуноў карыстаецца і маршрут працягласцю 10,55 км. «Ужо пацвердзілі свой удзел прадстаўнікі каля 40 краін», — адзначаў старшыня Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі Вадзім ДЗЕВЯТ'ЮСКІ.

Пераможцы і прызёры сёлетня падзеяці 60 тысяч долараў. Прызавымі будуць падарункі шматлікіх дыстанцыях 21,1 і 10,55 км, а таксама першыя тры на 5,5 км. Цяпер уступныя ўзносы на паўмарафон стартуюць з 15 рублёў пры рэгістрацыі на самы просты маршрут у 5,5 км. Бясплатна змогуць прабежыць школьнікі, студэнты, пенсіянеры, ліквідатары аварыі на ЧАЭС і людзі з абмежаванымі магчымасцямі. Максімальна за ўдзел можна заплаціць 100 рублёў — калі падацца на дыстанцыю 21,1 км за дзень да старту.

Асноўны забег на 21,1 км, які ўсе астатнія, стартуе каля Палаца спорту, пасля чого перамесціцца на праспект Незалежнасці і зробіць круг пад мостам паміж БДУ і педуниверсітэтам. Пасля гэтага бегуны пройдуць уздоўж вуліцы Карла Маркса, вернуцца на праспект да Купалаўскага тэатра, дабярэцца да плошчы Перамогі, адкуль трапіць на вуліцу Камуністычную і прамчацца па дарогах уздоўж Свіслачы. За Старажоўскай вуліцай маршрут павярне налева і пойдзе праспектам Пераможцаў. Па ім трэба будзе дасягнуць «Мінск-Арань» і аббегчы яе. Завершыцца забег у цэнтры Мінска — там жа, дзе і стартуваў.

Адначасна, што Мінскі паўмарафон пройдзе пад сярэбраным лэйблам міжнароднай лёгкаатлетычнай асацыяцыі — ён атрымаў яго ў 2019 годзе.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

З «Паўлінкай у Акопах»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Гэтае месца як ніякае іншае адлюстроўвае тую атмасферу, што хацелі перадаць арганізатары. Паколькі мы жывём у сучасным свеце, то нацыянальны каларыт, эпоха пачатку XX стагоддзя вельмі цікавыя для турыстаў, гасцей, — кажа дырэктар турыстычнай фірмы «Вегатур» Алена РУСАКЕВІЧ. — Нашы супрацоўнікі сваімі сіламі стварылі тут тагачасныя пабудовы. Напачатку я наведвала кірмаш, дзе гуло, віравала жыццё, ішоў бойкі андаль. Рамеснікі хвалілі сваю прадукцыю, ды запрашалі не саромецца, падыходзіць, купляць. Вочы разбегаліся ад выбару. Ну, і вядома, які кірмаш без цыганоў. Яны весела спявалі ды кружыліся ў задорных танцах. Запрашалі ў кола і наведвальнікаў. Некаторыя прымалі запрашэнне і як маглі прытанцоўвалі ў такт музыцы. Ну і, зразумела ж, працягвалі сваю натуру, чапляліся да людзей, каб пагадаць, хапалі за рукі. Але за парадкам пільна сачыў ураднік. І калі цыгане пераходзілі дазволенаю мяжу, ён іх штурхаў у каршэнь і пакрываў. На кірмашы я сустрэла і пана Быкоўскага, які ў картусе з чырвонай кветкай гарцаваў на кані паміж гандлёвымі радамі.



На кірмашовай плошчы можна было наведваць і карчму «Апошні грош». Бясспрэчна, які кірмаш без гэтага атрыбута. Тут прапанавалі нацыянальныя напоі і стравы. Напрыклад, смажанае на вуглях мяса, квашаную капусту з салёнымі агуркамі ды бульбай.

У тэму

Марына МАСТАШОВА, кансультант Дэпартаменту па турызме Міністэрства спорту і турызму. — Сёння турызм перажывае не самыя лепшыя часы, таму такія ініцыятывы дазваляюць развіваць унутраны турызм. Дзякуючы дзяржаўна-прыватнаму партнёрству ствараецца новы турыстычны прадукт. Міністэрства падтрымлівае такія праекты. Яны даюць магчымасць развіваць унутраны турызм, які цяпер у Беларусі ў прылрытэце. «Паўлінка ў Акопах» — гэта не толькі цудоўны адпачынак на свежым паветры, сярэд прыгожай прыроды, але і адукацыйнае мерапрыемства, цікавая забаўляльная праграма.

Пасля кірмашу ўсіх ахвотных запрасіла да сябе сям'я Крыніцкіх. І глядзчы сталі ўдзельнікамі шоу. Яны расселіся за сталы і лаўкі. Паўлінка падносіць ім беларускія пачастункі: кліновы сыр з кіменам, сала, да машыно каўбасу, зялёную цыбулю, абаранкі «Дзіцячая радасць», кампот «Папараць-кветка», настойку «Пчаліны пацалунак».

Госці піюць, закусваюць і адначасова глядзяць спектакль, удзельнікамі якога становяцца і самі. Беларуская полька, лявоніха, шляхецкі падспань ствараюць непадробную тагачасную атмасферу.

А вось і жанін з'явіўся. Прауда, каня свайго адмовіўся паказаць бацькам маладой, маўляў, адпусціў дадому. «А на чым жа пан Адольф назад паедзе?», — запыталіся ў яго. «Ды тут недалёка, пекхотай даярсуся». Чым выклікаў у прысутных жарты: мусіць, пасароміць паказаваць эмардаваную худую жывёліну.

А Сцяпан Крыніцкі тым часам усё часцей выглядаў на вуліцу, вядома ж, сваты павінны з'явіцца з хвіліны на хвіліну. І вось нарэшце спыніўся воз, запрэжаны ляднымі жарабцамі. З яго літаральна скацілася мажняя кабетта, а за ёй сівы мужчына ў нацыянальных строях. Іх запрасілі за стол. Ды свят ужо добра «заправіўся» па дарозе. І адразу пусціўся ў скокі.

Вядома, перш за ўсё ўвага гасцей была сканцэнтравана на Паўліны і пане Быкоўскай, якія з'яўляюцца галоўнымі героямі камедыі. Паўлінка — прывабуная, спраў-

ная сялянская дзяўчына. Яе розум і прыгажосць выклікаюць станоўчыя пачуцці ў прысутных. А вось Адольф Быкоўскі, які прымярае на сябе ролю будучага зяця Крыніцкіх — толькі смех сваімі фанабэрыямі, жаданнем прадэманстраваць «разумнейшасць» і «вышэйшасць». Ён пагарджае ўсім мужыцкім і ўпэўнены, што дзядучыня не можа не ацаніць яго, такога багатага, кемлівага і дасць згоду на шлюб. Бацька Паўліны Сцяпан Крыніцкі ўжо зараней з зяцем дамовіўся. Так і прэз з Быкоўскага дурасця, недэльнабачнасць. Усе заўважаюць, наколькі ён кімае і недарэчна, акрамя Сцяпана. Бо яго дачка закаханая ў Якіма, які выказвае прадумальныя рэвалюцыйныя думкі, чым не падабаецца Сцяпану.

Ды каханне нарэшце перамагала, і Паўлінка збягае з любым хлопцам. Варта сказаць, што ў спектаклі сыгралі самадзейныя актывы. Але сыгралі адмыслова, як сапраўдныя прафесіяналы. Рэалізацыя інтэрактыўнага праекта была пакуль праблема. На яе запрасілі глядачоў, каб яны ацанілі пастаноўку, падказалі, што тут можна змяніць, дадаць. Арганізатары будуць нешта ўдасканаліваць, адточваць майстэрства. Дарэчы, тут прапанаваныя стравы, прыгатаваныя толькі з натуральных фермерскіх прадуктаў.

Дадам, што наведваць спектакль можна і з дзецьмі. Ім будзе чым заняцца — пакатацца на кані, на атракцыёнах. Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Хто дзяжурны па пад'ездзе?

Як будуць прыбіраць дапаможныя памяшканні ў жылых дамах

Пастановай Міністэрства ЖКГ устаноўлены пералік работ па санітарным утрыманні дапаможных памяшканняў шматкватэрнага дома і перыядычнасць іх выканання.

Згодна з дакументам, сухую прыборку дапаможных памяшканняў на першых паверхнях (першай прыпынчальнай пляцоўкі ліфта) і кабіні ліфтоў камунальнікі павінны праводзіць не меней чым два разы на тыдзень. Сама меней раз на тыдзень яны павінны праводзіць прыборку дапаможных памяшканняў (за выключэннем тэхнічных памяшканняў) у дамах без ліфтоў. У жылых будынках з ліфтамі — не меней за два разы на месяц. А вось чысціць дошку аб'яў і там, і там трэба будзе раз на тыдзень.

Мыць памяшканні ў дамах без ліфтоў будуць не меней за два разы на месяц, з ліфтамі — не меней за адзін. Мыццё кабіні ліфтоў таксама павінны выконваць мінімум раз на месяц. Раз на год камунальныя службы будуць ачышчаць вільготную працірку сцен, дзвярэй, плафонаў, прыборку ацяплення, абмятаць пыл са столі і мыць вокны. Не меней чым адзін раз на год трэба будзе прыбіраць падвалы, тэхнічныя падполлі, паддашкі, тэхнічныя паверхні і іншыя тэхнічныя памяшканні. Што ж датычыцца дэзынфекцыі, дарэчысця і дэзынсекцыі, то іх будуць праводзіць па меры неабходнасці.

Валерыя КІСЛЯЯ.


НЕ ПРОСТА ЦАЦКА: НАВОШТА ПЕНСІЯНЕРУ МАБІЛЬНЫ ІНТЭРНЭТ

Чамусьці лічыцца, што людзі, якія ўжо даўно сталі дарослымі, лабудавалі кар'еру, вырасталі дзядзю і выпусцілі іх у самастойнае жыццё, пад пенсію пачынаюць ледзь не ва ўсім залежаць ад маладошага пакалення. Але сучасныя пенсіянеры зусім не абавязкова на «вы» з дасягненнямі прагрэсу — такімі як мабільны інтэрнэт. Мы хочам даказаць, што гэта не модная цацка для маладых, а зручны інструмент, неабходны кожны дзень.

Сёння пенсіянеры вядуць даволі актыўнае жыццё, у якім ёсць месца не толькі серыялам па тэлевізары і граджам на лецішчы. Сучасныя мабільныя прылады з выходам у інтэрнэт дапамагаюць чытаць і глядзець навіны, знаходзіць патрэбную інфармацыю, падтрымліваць зносіны са знаёмымі, ствараць планы і дзяліцца ўражаннямі. Абмеркаваць выбар новай блузкі з сяброўкамі проста з прымернагай моццю не толькі ўнучкі, але і іх бабулі. А калі дзядуля хоць пахваліцца ўловам з рыбалкі або сабраным у лесе ўраджаем грыбоў — чаму б і не? Усё, што для гэтага патрэбна, — смартфон і мабільны інтэрнэт.

Да канца лета ў рамках ініцыятывы #оставайсяонлайн кампанія А1 дас базавыя безлімітны інтэрнэт на хуткасці да 512 Кбіт/с для карыстальнікаў большасці папулярных актуальных і архіўных тарифных планаў А1 (яго можна падключыць у асабістым кабінце, мабільнай праграме «Мой А1» і з дапамогай USSD-запыту *135*7#выклік). Даведацца больш пра магчымасці мабільнага інтэрнэту можна па тэлефоне 150. Званок бясплатны з усіх сетак аператараў Беларусі.

Але калі па магазінах і на рыбалку мы ходзім не кожны дзень, то з іншымі пытаннямі даводзіцца сутыкацца нашым часцей. Колькі чакаць аўтобуса на прыпынку? Ці браць з сабой парасон, выходзячы



з дому, і якое надвор'е будзе заўтра альбо праз тыдзень? Чым парадаваць родных на вачору ці здзівіць сябровак да чаювання? Мабільны інтэрнэт у смартфонце прыйдзецца дарчы ва ўсіх гэтых сітуацыях. З дапамогай мабільнага інтэрнэту і смартфона можна лёгка аплываць патрэбныя паслугі, рабіць закупкі, выклікаць таксі. А яшчэ — рабіць разнастайным свой волявы чаш: іго можна заплючыць чытаннем электронных кніг або праслухоўваннем іх аўдыяверсій, вывучэннем замежных моў і асваеннем новых хобі. Вырашае мабільны інтэрнэт і такую важную для ўсіх пенсіянераў праблему, як недахоп зносін. Сацыяльныя сеткі і месенджары — выдатны спосаб падтрымліваць старыя кантакты і пасля выхду на пенсію, а таксама знаходзіць новыя. І чым раней пачаць карыстацца ўсімі магчымасц